



МІЖНАРОДНЫ КАНГРЭС ДАСЛЕДЧЫКАЎ БЕЛАРУСІ

Прэмія Кангрэса за лепшую навуковую публікацыю, якая выйшла ў 2014 - 2015 гадах

Правілы і патрабаванні

Вылучэнне:

1. Не існуе ніякіх спецыяльных абмежаванняў для вылучэння тэкста на прэмію. Тэкст можа быць пададзены любой асобай незалежна ад статуса, а таксама самім аўтарам тэкста.

2. Тэксты не могуць быць пададзеныя ананімна. Пры прадстаўленні матэрыялаў асоба, якая іх падае, мусіць пазначыць: а) імя б) прозвішча с) месца працы. Гэтая інфармацыя канфідэнцыяльная і не будзе распаўсюджвацца.

Патрабаванні да тэкста:

1. Да разгляду прымаюцца тэксты надрукаваныя ў 2015 годзе. Таксама прымаюцца тэксты, надрукаваныя ў 2014 годзе, калі яны раней не намінаваліся на прэмію Кангрэса.

2. Тэкст мусіць мець навуковы характар. Гэта значыць, што ён мусіць быць надрукаваны ў навуковых выданнях, мець адпаведны навуковы апарат, для манаграфій – мець рэцэнзентаў, ці быць надрукаваным ў акадэмічным выдавецтве.

3. Тым не менш, фармальныя крытэры не з'яўляюцца абавязковымі і на разгляд могуць быць пададзеныя іншыя публікацыі (асабліва ў катэгорыі гуманітарныя навукі).

4. Усе спрэчныя і памежныя пытанні аднясення публікацыі да навуковай вырашаюцца экспертамі.

Памер тэксту:

1. Памер тэкста павінен быць не меншым за 20 тысяч знакаў. Гэта можа быць навуковы артыкул, манаграфія, іншая акадэмічная форма прэзентацыі вынікаў даследаванняў (working papers і г.д.). Тэксты разглядаюцца ў двух намінацыях: манаграфіі і артыкулы.

Аўтарства:

1. Тэкст мусіць быць напісаны адным ці двума аўтарамі. Тэксты, напісаныя ў суаўтарстве, ці калектыўныя манаграфіі прымаюцца да разгляду, калі можа быць відавочна вызначаная

асоба кіраўніка даследавання, акадэмічнага лідара і г.д. Усе спрэчныя і памежныя пытанні вырашаюцца камісіяй Арганізацыйнага камітэта Кангрэса.

2. Прэмія заснаваная для беларускіх даследчыкаў, таму аўтарамі намінаванага тэксту могуць быць аўтары, якія працуюць у Беларусі, маюць беларускае паходжанне ці выразна звязаныя з акадэмічнай дзейнасцю у Беларусі. Спрэчныя пытанні вырашаюцца камісіяй Арганізацыйнага камітэта Кангрэса.

Мова публікацый:

1. Да разгляду прымаюцца тэксты, надрукаваныя на беларускай, рускай і англійскай мовах. Публікацыі на іншых мовах прымаюцца да разгляду толькі ў тым выпадку, калі гэтая мова прымальна для вызначанага кола экспертаў.

Працэдуры падачы (неабходныя матэрыялы і інфармацыя):

1. Для намінавання тэкста, калі ласка, напішыце ліст на адрас premiya@palityka.org

2. Пазначце а) імя б) прозвішча с) месца працы.

3. Пазначце поўнае бібліяграфічнае апісанне тэкста (аўтар, назва, месца і год выдання, нумар (для перыядычных выданняў), колькасць старонак.

4. Падайце спасылку на тэкст (калі ён ёсць у вольным доступе) ці прадстаўце электронную версію тэкста.

5. Калі публікацыя адсутнічае ў электронным доступе, то неабходна даслаць прынамсі адну друкаваную копію выдання поштай. Паштовы адрас будзе паведамлены пры запыце.

Дасланыя матэрыялы назад не вяртаюцца.

Працэдура разгляду:

1. Усе прапановы збіраюцца да 15 красавіка 2016 года.

2. Да 1 траўня камісія Арганізацыйнага камітэта правярае прапановы на адпаведнасць фармальным патрабаванням і публікуе спіс, які накіроўваецца экспертам.

3. Да 15 чэрвеня эксперты разглядаюць публікацыі і фармуюць кароткі спіс лідараў (асобна сярод манаграфій і сярод артыкулаў).

4. Канчатковае падсумаванне вынікаў, аб'яўленне пераможцы і наданне прэміі праводзіцца на Шостым Міжнародным Кангрэсе даследчыкаў Беларусі 7-9 кастрычніка 2016 г.